

навуковим" — кірунку разгляду прычынаў ды віні, выклікаўшых вайну, што значыць і — перагляд маральна прайных падставаў, накладзеных на Нямеччыну адшкадаваньня; і ў кірунку фінансава-еканамічным — каб паказаць немагчымасць плаціць такія вялізарныя сумы савязнікам, пазываючыся прыгэтым на ўласныя неабходныя патрэбы нямецкага народу, якія кожны ўрад павінен ставіць заўсёды на першым пляне. Спосаб,

тасаваны пры гэтых нямецкім урадам: падніцце жыцьцёвай роўні широкіх масаў дзяржаўных працаўнікоў — на толькі слушныя сутнасці, але можа зыграць вялізарную ролю і ў тэй палітыцы вызваленія з-пад апекі саюзнікаў, якую плянова вядзе блузныні ў-за ўсіх галінаў жыцця і на ўсіх фронтах барацьбы на съвеце... нямецкае грамадзянства..

Палітычная хроніка.

У Польшчы.

Справа Сойму.

Справа Сойму высветлена ўжо зусім афіцыйная. Урад пастаўіў склікаць звычайную сесію Сойму і ўнесці на разгляд яго бюджетны праект на 1928—29 г. Гэта ўсё мае адбыцца ў канцы гэтага або ў пачатку будучага месяца. На гэта, пасольскія паўнамоцтвы ня будуць працоўжаны аж да прыняція бюджету і Сойм і Сенат будуть распушчаны 29 лістапада ў дзень акаянчання паўнамоцтваў.

Бюджэт.

Міністэрства фінансаў съпешна даканчваюць бюджетны праект, узгадніячы паасобныя пункты з іншымі міністэрствамі.

Агульная сума бюджетнага праекту будзе раўніцца блізу 3 мільярдаў золотых. Вельмі добра пайфармаванае з урадовых колаў "Slowo" піша: "Істотнае магчымасць, што пры ўнісенні бюджетнага праекту міністэр скарбу Чаховіч скажа экспозіцію аб гаспадарчай і фінансавай сітуацыі дзяржавы". Адным словам, дав міністэр лічыць магчымым, а не забяспечыць адчытатца перад парламентам. Запраўдных харктараў зьяўлішца для сучасных адносін у польскай "дэмакратичнай парламентарнай" Рэспубліцы.

Конферэнцыя управы Інтэрнацыоналу гарнікоў у Варшаве.

20 меў адчыніцца з'езд Галоўнай Управы Міжнароднага Саюзу Гарнікоў. Ужо прыехалі быт у Варшаву делегаты — французская, белгійская нямецкая і іш, але я не прыехала — англійская. Высьветлілася, што англійская делегация ня прыбыла таму, што яе старшыні — слаўнаму старшыні членства на чале леташнім з'езду — Кук, — польскі кансультант ня даў візу (дазволу) на ўезд у Польшчу. Даэла салідарнасць адмовілася прыехаць і ўся англійская делегация.

Усе прыбыўшыя делегаты заявілі, што — без англійскай сесіі Галоўнай Управы адбыцца я можа... Як кажа "Роботнік", наўсталя пагроза — міжнароднага скандалу для Польшчы.

Як даведаўся той-же "Роботнік", забаронена ўезд Кука у Польшчу выйшла не з начыні мін. замежных справаў, але з начыні мін. прамысловасці і... ваяводы Гродзенскага... "Роботнік" слышна абураеца на гэтакіх ўпільніх міністэрстваў і ваяводаў на дипломатычных пляцоўках — міма мін. замежных справаў, які адзін можа разумець, да вырашыць спраvu, аглядаючы яе з вышыні широкай міжнароднай палітыкі... Але — у апошнім міністэр — урад зразумеў нялоўкасць забароны прыезду Кука, якую фактычна касуе ўсю канферэнцыю, ды загадаў свайму консулу выдаць візу...

Да прыезду Кука.

Дастаўшы ўрашце візу на ўезд у Варшаву, Кука заяўіў, што ён сам не падае, бо ўжо позна — лік Варшава зусім непадхадзячы цэнтр для канферэнцыі.

Ул. Короленко.

Судны дзень.

(Лом-Кінур)

Украінская казка.

Пераклада Вера Грыц.

Агонь затух, а месцы усходзіць, у лясу пасеца вакхалак.

(Шэўчэнка).

IV.

— Эх-хе, уставай Піліп!.. Вось дык штука! — раптам падумаў ён, падымаячыся ў цемнаце з пасыпелі, нібы яго хто-небудзь стукнуў малатком па патыліцы. — Дык я-ж і забыўся: гэта ж вяртасць з места тая самая хмарка, каторая нядаўна пакацілася туды, і мі яшча з жыдоўскім парабкам дзеўліса, як гэта яна ляціць сабе бяз ветру. Але і цяпер вецер, здаецца, не з таго боку і не вялікі. Патакай! Гісторыя, здаецца, тут ня простая...

Вельмі марнү млынтар сон. Але... вось ён выйшаў боны на гаць і стаў на самай сярэдзіне, чухаючы сабе жывот і ѿпіну (у млыне было-такія мала блох). У сыпіну яму дзымулаў з рэчкі ведарок, з супераду просцеңкі на яго кацілася хмарка. Толькі цяпер яна была не такая лёгкая, ляцела на так роўна і вольна, але быцца лёгкай калыхалася і прыпадала, як падстrelеная птушка. Калі-ж яна наляцела на месец, дык млынтар ужо тут зразумеў, што гэта за здарэньне, дзеўліса таго, што на съветным месеці так і выразаліся чорныя крылы, а пад імі яшча нешта і нейкай згорбленай людзкай постаць, з даўгую дръжачаю барадою...

тасаваны пры гэтых нямецкім урадам: падніцце жыцьцёвай роўні широкіх масаў дзяржаўных працаўнікоў — на толькі слушныя сутнасці, але можа зыграць вялізарную ролю і ў тэй палітыцы вызваленія з-пад апекі саюзнікаў, якую плянова вядзе блузныні ў-за ўсіх галінаў жыцця і на ўсіх фронтах барацьбы на съвеце... нямецкае грамадзянства..

ны пад назовам "У Абароне Канстытуцыі і Права", зъмяшчаючая ў сабе скарочаныя пасольскія інтэрпэляцыі. Канфіската зроблена 2.000 экзэмпляраў. З гэтай прычыны "Газета Варшавска" піша, што канфіската матар'ялу, зъмешчанага ў інтэрпэляцыях, зъўлілецца нябывалым яшчэ дагэтуль фактам у дзяржаўных адносінах.

Украінскія манархісты.

Як паведамляюць газеты, украінскія манархісты, якія зъўляюцца часткай Уні, падалі на задзверджанье статут саюза арганізацыі. Яны жадаюць утварэння Галіцка-Валынскага князьства з Соймам у Львове. На чале ўраду павінен стаць губернатар, назначаны з Варшавы. Няма чаго казаць — пекны ідеал маюць павінны ўкраінскія манархісты, прадстаўнікі зъўлілецца.

Новае съвята.

Від-прем'ер Бартэль сваім распаряджэннем усталіў новае дзяржаўнае съвята. Съвяты гэтым мае быць 9 гадавіна польскай незалежнасці. Съвятка съвятыне вызначана на дзень 11 лістапада. Павінен Бартэль у гэтym распаряджэнні прыказвае рабіць венчаныя парады, чытальні публічныя лекцыі, вывешыць съцягі і ладзіць іншыя праівы народнай радасці і задаведаньня. Само-свой зразумела, што і дзяржаўны ўстановы ў гэты дзень будуть затынены. Міністрам прыказаны звольніц ал працы на гэты дзень усіх урадоўцаў. Школам гэтаксама адданы прыказ съвяткаць. Прыказ съвяткаць авабязавае на целым абшары Польскай Рэспублікі.

Заграніцай.

Юбілейная сесія Цэнтральн. Высанау́чага Каміт. Радаў.

16 кастрычніка распачалася юбілейная сесія Цэнтр. Вык. Кам. ССРР. Старшыня Рады Народных Камісараў Рыков прачытаў першым двух гадзінам даклад — аб міжнародным і ўнутраным палажэнні Радаў — у 10 тыдні Революцыі. Рыков называў яе — "пачаткам новай эры ў гісторыі чалавецтва". Старшыня Рыкова спъярдзіў, што галоўнай метай дзеня будуть затынены. Міністрам прызначана звольніц ал працы на гэты дзень усіх урадоўцаў. Школам гэтаксама адданы прыказ съвяткаць. Прыказ съвяткаць авабязавае на целым абшары Польскай Рэспублікі.

Зады Рыкова ў дакладзе — аб магчымасці пераходу ў ССРР на 7-гадзінны дзень працы — спакана з гучнымі воклескамі събраў Камітэту.

Урост Савецкай паветранае флоты.

Ваенная Рэвалюцыйная Рада ССРР у з'явіку з акончанымі нядаўна вялікімі маніфестамі чырвонай арміі ў ваколіцах Алесі, у прыказе з дзянь 7.X г. падкрэслівае значнае павалічэнне вайсковых паветраных сіл ССРР, іх выбітную спраўнасць, паказаную падчас маніфестаў пры ўсіх іхавых наевішчах атмасферных абставінах, а таксама дасканалысці стан апарату і адлагу лётніцай.

Прадукцыя вугалля ў ССРР.

Прадукцыя вугалля ў ССРР перавысіла ўжо даваенны ровень. Агульная прадукцыя вугалля ў 1913 г. раўнялася — 29,05 мільёнаў тон. у 1925/26 раўнялася 24,42 мільёнаў, а в 1926/27 ужо 30,94 мільёнаў тон.

Прадукцыя газы.

Прадукцыя газы ў ССРР раўнялася ў 1926/27 г. 10,181 тысячу тон. У прошлым жа годзе яна раўнялася 8,216 тысячу тон. Вызыв газы за гэты год раўняецца 124 мільёнам пудоў, а перад вайной у 1913 г. вывезена было ўсёга 55 мільёнаў пудоў.

Прагноз новага спадку француск. валюты.

Нямецкія газеты пішуць, што ў-ва Францыі адчуваецца пагроза новага спадку валюты — з прычыны ўсьцякі узрасточай дарагоўлі. Быццам урад ужо дапусціўся значны інфляцыі (друкаваныя звыш нормы паперавых грошоў).

А гэта ўсё можа вельмі дзяліць францускую валюту ў кожны момант, асабліва цяпер, калі яна ізноў небясьпечна захісталася. Усё гэта рабіць варункі гаспадарчай-міністэрства віні Амерыцы. Амерыка можа адзінам дзяліць ўсія францускія валюты ў кожны момант, асабліва цяпер, калі яна ізноў небясьпечна захісталася. Усё гэта рабіць варункі гаспадарчай-міністэрства віні Амерыцы. Амерыка можа адзінам дзяліць ўсія францускія валюты ў кожны момант, асабліва цяпер, калі яна ізноў небясьпечна захісталася. Усё гэта рабіць варункі гаспадарчай-міністэрства віні Амерыцы.

Парламенцкія выбары ў Нарвегіі.

Толькі што адбыўшыся парламенцкія

роўе, а ўжо да сяве карчмы і пехатоў дацягнуся.

Чорт аж ускочыў.

— Што-ж такое? Што, я табе ў балагоўцы наўсякі, дзе вайна, вайна, вайна...

— Якія могуць быць жарты, — адказаў хітры Янкель, прыкідываючыся, што не аразумеў, чаго хоча ад яго чорт. Я вам вельмі дзядычы на тое, што вы мене прынесьлі сюды, а дэкслю ўсяго іх яўжы і асаблівасць...

Чорт аж падскочыў са злосці. Ен неяк затрапіўся на адным месцы, як курица, калі ёй адрухнуў галаву, а дэкслю...

— Вось так! — падумаў сабе млынтар. Хочу яно, можа быць, і грэх хваліць чорт, але гэта я ўсё-ж такі пахвалив, — гэты, напэўна, ужо свайго я пусціць...

Янкель, прысевшы пачаў на ўсесь голас кричыць. Тутака ўжо і чорт нічога не знаткнеш горла, — усё будзе галасіць. Але, які ў тым толк? — падумаў млынтар, аглядаючыся на пусты млын. Падсыпка цяпер гуліе сабе з дзяўчатаў на сядле, а мо' і ляжыць дзе-небудзь п'яны.

У адказ на жаласцівы плач беднага Янкеля толькі сонная жаба, квакнула ў балаге, ды быгай прасцніўся ў чароце і бухнуў разы два, як у пустую бочку: бу—у, бу—у...

Месец, быццам пераканаўшыся, што з жыцьцем справа скончана, зусім схаваўся за лес, і на млын, на гаць, на раку палаціната, а над віром закурніўся белы туман.

Чорт нядбала замахаў крыльямі, поўты ізноў лег, заляжыўшы за галаву рукі і засымляўся.

выборы ў Нарвегіі далі яўную перавагу — демакратычным і сацыялістичным партыям над правым і буржуазным. Дакладны лічбай галасоў, пададзеных за розныя партыі, тэлеграммы яшчэ не дали. Але ведама ўжо, што наўшыя лічбы здабылі — людовая партыя і сацыял-демакратыя. Узмацавалася значна ліберальная буржуазія — коштам партыі ў реакцыйной правіцы, якая падпрыпала страшэнне паражэнне.

Дадаткавыя весткі аб складзе нарвескага парламенту.

Паводле апошніх аблічэнняў — склад парламенту Нарвегіі мае быць такі: Камісэр-ватары і лібералы (буйнейшая буржуазія) маюць 33 мандаты, страйчы ўсяго 22 мандаты, сялянскія партыі — 25 мандатоў, здабышы 3 новых, работніцкая партыя мае 56 паслоў, здабышы 24 новых мандату, камуністы здабылі 3 мандаты. З гэтых лічбаў ясна, якую трывалую Сольшасць — работніцкую сялянскую мае новых нарвескі Сойм.

Агульная забастоўка гарнякоў у Гішпаніі.

Шмат дзе ідуць цяпер забастоўкі вуглякоў і нафтагарнякоў. Чаму? — Тому, што з лёгкай рукі англійскіх вугальнікаў калады ды кіньзькі, пабіўшых — з дамагамі з боку кансерватораў ураду — англійскіх вуглякоў у іх герайнай Барцельбо ў прошлым годзе, наагул распачалася забастоўка плаці работнікам у гэтай галіне прымасловасці. Во-ж англійская вугальніца прымаслоўцы, жадаючы адваяваць сабе назад свае даўненне становішча на сусветным вугальнічым рынку, значна скінулі цены на вугальле — ведама ж, — коштам работніцкіх плаці. Перамога англійскіх прымаслоўцаў адбілася сумным для работнікаў рэхам — па ўсяму свету. Усюды прымаслоўцы начали таксама звінічаць плату. Але гэта ўсяцяж ды ўсюды выклікала выхух кляюючай барацьбы — бо-ж работнікі бяз бею здавалца зусім не жадалі. Дык спірша забастоўкі мелі харacter абразоні пропі наступну працадаўцу; пасля — як дзе — началися забастоўкі актыўнага характару — наступленыя работнікаў на капіталаў — дамаганыя павалічэння платы. На-вёт у реакцыйной Гішпаніі, дзе шалес тэрорыстычныя пытатура ген. Де-Ріверы, работнікі распачалі барацьбу за лепшую плату. Пераговоры з прымаслоўцамі сарваны, і авансчана генеральна забастоўка.

Заварушэны ў Афрыцы.

З Кіасблінка даносяць пра выхук паўстанція сярод паадзінок афрыканскіх племеніяў у паудзейні Марокку.

Таксама ў партугальскім Мозамбіку разгарэлася паўстанце пропі партугальцаў.

Міжнародны камітэт вывучэння фашызму.

З Леваніі паведамляюць аб паўстанні там Міжнароднага Камітэту вывучэння фашызму. Камітэт мае за заданне вывучыць, якія элементы італьянскага фашызму можна застасаваць і ў іншых краіх. (Сярод сяброў рады камітэту фашыстаўскай акадэміі красавіцца імя: Альбрэхт Гедзель, Палонеску (Румынія), Талкі (Венгрыя), Фаўгер (Нарвегія) і пан граф Дзедушыцкі).

Адным словам, сабраліся спэцыяльскага, румынскага, венгэрскага як і іш. фашыстаўскіх урадаў для атрымання вышэйшай здукані ад італьянскіх калег у способах дасканальнейшага паняволенія працоўных мас.

Урэшце Мусоліні не згадаўся.

Згодна апошніх вестак з прэсы, фашысты не згадаўся на ўтварэнні Напліскага Гаспадарства.

— Крычы, колькі хочаш. У млыне пуста.

— А вы скуль ведаеце? — агрэзнуўся жыд і пачаў галасіць, звіртаючыся ўжо праста да млынара:

— Пане млынтар, ой пане млынтар! Сярэбраны, залаты, брыліянты! Будзьце ласкавы, выйдзеце сюды на адну, саму кароненскую хвілінку і скажэце тры слова, тры самых маленечкіх слоў. Я вам за гэта дараў-бы палову даўга.

— Увесь будзе мой! — нешта шанула ў галаве млынара.

Жыл пакінуў крычаць, апусціўшы галаву горка заплакаў.

Прайшло яшчэ трохі часу. Месяц зусім ужо зышоў з неба і апошнія водбліскі патухлі на самых высокіх дрэвах. Усё на зямле і на небе, здавалася, заснуда мноўшым сном, пілзе на чутно было ніводнага гуку, толькі жыд ціхі плач і прычытка:

— Ой, май Сурка, ой, мae дзеткі, мae бедны дзеткі...

Чорт трохі адсапаўся і сеў, усё яшчэ згорбіўшыся, на гаць. Над гацю, хая яшчэ і было ўсё, млынтар выразна ўбачыў пару рагоў, як у маладога цыпци, каторыя так і абрысаваліся ў белым тумане, што паднімаўся з віру.

— Зусім, як наш! — падумаў млынтар і пачаў сябе так дрэніць, як-бы прагніць шыні нешта вельмі халоднае.

Цяпер ён здзівіўшыся, што жыд штурхает локцем чорта.

— Чаго ты штурхается? — спыталася той.

— Ціх! Я што вам хачу сказаць...

— Скажэце вы мне злытуйдеся, што гэта ў вас за мода — хапаць абавязкава беднага жыда... Чаму вы ня возьмече сабе харашага гоя. Вось тутака недалёка жыве харашы млынтар.

Наваградзкія нарады.

У Наваградку, як у вялікай справаўдачы, паведамляе „Слово“, адбыліся дзве сым-поматычныя нарады наваградзкіх абшарнікаў. Гэтыя нарады ўскакі на боку таго съвята, якое яны кідаюць на сучасныя сацыяльна-палітычныя адносіны ў нашым краі. Дзеялі гэтага і звязаць на іх уагу наших чытачоў. На першай з гэтых нарад сабраліся делегаты павятовых аддзелаў Красавага Саюзу Абшарнікаў і пастаўвалі ўтварыць Раду Красавага Саюзу Абшарнікаў Наваградзкага Ваяводства з павіннасцю ў справах палітычных умоў з работнікамі ў спраўах падатковых і канцэрні з ваяводзкімі ўладамі. Галоўным заданнем гэтай Рады, альбо падзеліцца паводлуг „Slowa“, рэпрэзэнтация абшарніцтва і сувязь з ваяводзкай адміністрацыяй і ўладамі. На гэтам карэспандэнт „Slowa“ спыняе свае інформацыі адносіна гэтай нарады.

Куды цікавейшай аднак была і другая нарада Наваградзкіх абшарнікаў, якія былі прысутны: п. ваявода Бечковіч і староста Грыневіч. У сваіх прамове п. Бечковіч заявіў, што ён у сваіх працы лічыць на супрацоўніцтва з абшарнікамі. Між абшарніцтвам і ваяводзкімі ўладамі не павінна быць адзетулаў нікіх непаразуменій, а наадварот, чесная гарманічная споўдара.

У адказ на гэта выступіў нейкі панок. „Пасля прамовы і маналак — кака „Slowa“, — кіданым ім, гарызонт адносін між абшарнікамі і адміністрацыяй прайсьвіўся“. Крыху ніжэй мы даведыўшыся, якім гэты чынам „засынела вясёлка згоды і гармонія“. Вось ж гэтаму панку (навет не тытульеванаму) адказаў староста Грыневіч. „Ен сам (перадал прамову „Slowa“ Рэд.) як паходзячы з абшарніцкіх кругу, дасканальна разумее іх імкнені і хацеў бы пачыніць ім супрацоўніцтва“. Непаразуменій лічыць за зусім вічараны і выказае жаданые, кажа далей „Slowa“, звінага сујкіцца з абшарніцтвам. Пан староста, уважае, што, магчыма, нехта можа цяпер і скептычна аднясціся да яго запісненіяў, дык кажа, каб на будучыні на судзіў яго паводжаньня толькі па словах, а і па чынах? Не амбілуілі таксама спраў калектыўных умоў аб варунках працы, падаткаў і г. д., пры гэтым пан ваявода заставіў, што разгледзіць шартар парушаных спраў і пастаравацца ўхіліцца недастаткі і наўсет шкадлівых бакі. (пэўна-ж для абшарнікаў). Да гэтага абраўка афіціяльна памяшчаны на каментары лішнія.

Маральны развал у фашыстаўскай Літве.

Якая страпешнія маральна раскладаючая народ і грамадзянства зараза пльве ў краі з цэнтрам наладжанага англійцамі. У Літве фашызму, кожуць апошнія крокі літоўскага ўраду — у звязку з ліквідацыяй паўстаннія ў Таўрогох. Паўстанце, як ведама, падрыхтоўвалася на ўсяму краі, дык вось ўрад — „прафэсара“ Вайдзімараса, побач з страпешнімі рэпресіямі ды гвалтамі адносіна апазіцыі, выдаў агідную адозву да ўсяго насильніні, у якой закікае ўвесі народ — даціцісь на ёсі, хто меўся прымаць участьце у праектаваным паўстанні, хто меў быць павалірамі, хто запраўды буціваў у Таўрогох і т. д. За гэта ўрад вызначыў значныя грошовыя нагороды, робячі гэтак чынам розні дрэві на цалком спакойных людзей, чыненія з за асабістых паражаніяў ды — у нарадзе „зарабіць на палітыцы“.. Дык пачаліся, асабліва ў ваколіцы Таўрого, іншо бескенечныя вобыкі, арысты, катаваныні.. Так няпраўны, пабудаваны на частым гвал-

Да ведама ўсіх дэклярантаў, склаўшых у 1926 г.

Дэкларацыі на урадовыя беларускія школы.

Як толькі будзе пададзена афіцыйльнае паведамленне школьнага Куратара (у гміне) аб адмове адчыніць урадовую беларускую школу, дэкляранты, якія складалі ў 1926 г. дэкларацыі на адчыненне ўрадовай беларускай школы, мусіць зарэгістраваць якія адносіны ў працы 14 дзён ад дня паведамлення, злажыць жалабу Міністру Асьветы ў Варшаву, папольску, паводле прыкладзенай формы, а ў Галоўную Управу пераслаць копію гэтага жалабы. Жалаба да Міністра мусіць быць падпісаная дэклярантамі. Подпіс сцвярджаць на гэта.

To Pana Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Obywatele wsi . . . gminy . . . powiatu . . .

Z A Z A L E N I E.

Korzystając z prawa, przysługującego nam na podstawie § 12 Rozporządzenia wykonawczego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7.I-1925 r. niniejszym zanosimy Panu Ministrowi zażalenie co do decyzji p. Kuratora Okręgu Szkolnego . . . od dnia . . . Nr . . . w sprawie języka nauczania we wsi . . . gminy . . . powiatu . . . Według ogłoszenia, po badaniu p. Inspektora Szkolnego powiatu . . . złożonych w swoim czasie deklaracji szkolnych na . . . dzieci, uznano za ważne deklaracji na . . . dzieci, resztę unieważniono, jakoby z tego powodu (ukazanie, на які лік дзяцей Куратар уніважніў дэклараціі і причыны ўніважнення). Unieważnienie to liczymy za nieprawne (ukazanie, на якіх лічыце ўніважненіе незаконным).

Na podstawie powyższego prosimy Pana Ministra otworzyć szkołę rzadową w bieżącym roku szkolnym we wsi . . . gminy . . . powiatu . . . z językiem wykładowym ojczystym — białoruskim.

Dnia . . . 1927 r. (Podpisy).

— пропі волі, разуму ды сумленія ўся-
го народу — дыктатарскі лад у краі — да-
лей можа ўтримацца толькі шляхам мараль-
най атрутні ўсяго насеяльня ды далейших
бязупынных гвалтаў...

Сэнсацыйны арысты ў Латвії.

З Ригі даносяць, што латвійскі ўлады арыштавалі 35 чыгуничыкаў і пагранічнікаў — па падзарэнью ў шпіёнстве на ка-
рысце Рады.

Збліжэнне Японіі, Нямеччыны і ССРР?

Японская прэса, з вялікім зацікаўленнем агаварвае справу пaeздкі японскага фінансіста Кунары ў Москву, дзе ён павінен будзе спакацца з графам Гото. Метай гэтых пaeздак некаторыя газеты лічыць збліжэнне Японіі, ССРР і Германіі, што павінен вывесці Японію з навыгаднага палажэння. Пасля ўсіх засыпіцай „Канфэрэнцыі Трох“.

Аднак, Японскі ўрад запярачвае гэтym дапушчэніям, заяўляючы, што Кунара мае толькі дасыядзіць эканамічнае палажэнне ССРР перад пачаткам перагавораў аб заклю-
чэнні савецка-японскага тарговага дагавору, а пaeздка Гото восьць прыватны характар.

Наша хроніка.

— Спектакль-вечарына. У гэту суботу 29-га кастрычніка 1927 г. у памешканні Галоўнай Управы Т-ва Белар. Школы (вул. Св. Ганны 2-3) будзе зроблена вечарына Тэатральны Сэжны Іновасьевічага Гуртка Т-ва Бел. Шк. На сцене будзе пастаўлена адна-актовая камедыя: „Яе траба паказаць доктару“ — пераклад з расейскага, где прымуць чынны ўздел: А. Мітрафану, Л. Леванава, Н. Рэштавічанка і А. Іваноўскі. Пасля сцэны дэвэртымент і скокі над духавы аркестр да 3 гадз. ночы.

— Ну, я не кажу, што гэтага мала, а я толькі кажу, што вы на ведаеце сваёй уласнай справы. Вы думаеце, млынтар не бывае прадзэнты, вы думаеце, што млынтар на корміцца людзкім потам і крывею?..

— Ну, не брашы на млынтара. Ен чалавек хрышчоні! А хрышчоні чалавек павінен шкадаваць на толькі саўхах, а ўсіх людзей, ізвесці вас жыдоў. Не, Янкель, трудна да хрышчонага падысьці.

— Ой-вой, якога гэта абмылка? — крикні — жыд віслы. Ну, дык я вам вось

